

3 клас

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 20.04

Тэма: Мой хатні любімец

Заданні да ўрока:

1. Стр.69, пр. 14 а (прачытаць тэкст і адказаць на пытанні: Якія жывелы ёсць у Макса?)
2. Стр.70, пр.14 б (прачытаць тэкст яшчэ раз і адказаць што так, а што не)
3. Стр.70, пр.15 а (праслухаць і прачытаць тэкст)
4. Стр.71, пр.15 б (выбраць, што правільна, а што няправільна)
5. Стр.71, пр. 15 с (адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне : стр. 72, пр.16 (апісаць сваю любімую жывёлу)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 22.04

Тэма: Жывёлы ў заапарку. Наведванне заапарка.

Заданні да ўрока:

1. Стр.72, пр. 1а (праслухаць заданне)
2. Стр.72-73, пр.1б (прачытаць услых)
3. Стр. 73, пр. 1с (сказаць, што верна, а што не)
4. Стр.74, пр 2 а (паўтарыць жывел)

Дамашняе заданне: Стр. 75 пр. 3а, б (выканаць пісьмова)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 24.04

Тэма: Месца пражывання дзікіх жывел. Якія яны, дзікія жывелы?

Заданні да ўрока:

1. Стр. 76, пр.5 (праслухаць, прачытаць, зразумець)
2. Стр.76, пр.6 (дапоўніць)

3. Стр. 77, пр. 7 (сказаць, што верна, а што не)
4. Стр.77, пр. 8 а (перавесці словы ў табліцы, дапоўніць сказы пісьмова)
5. Стр.78, пр. 9 а (адгадаць жывёл з табліцы)
6. Стр.79, пр. 9b (адгадаць, якія жывелы хаваюцца)
7. Стр.79, пр. 10 а (выбраць жывелу па апісанню)
8. Стр.81, пр. 12 (праслухаць дыялог, прачытаць і адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне: Стр. 80, пр.10b (апісаць любімую жывёлу пісьмова)

4 клас

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 20.04

Тэма: Адзенне. Прадметы адзення ў маёй шафе.

Заданні да ўрока:

1. Стр.75, пр. 1 а (праслухаць і запісаць у слоўнік словы)
2. Стр.76, пр.1b (прачытаць)
3. Стр.76, пр.2а (праслухаць і прачытаць тэкст)
4. Стр.77, пр.2b (выбраць, што носіць Пэтра)

Дамашняе заданне : стр. 75, пр.1а (вывучыць словы)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 22.04

Тэма: Адзенне маіх сяброў.

Заданні да ўрока:

1. Стр.75, пр. 1 а (паўтарыць словы)
2. Стр.77, пр.3 а (выбраць правільны артыкаль)
3. Стр.77, пр.3 b (размеркаваць словы па групам адзіночны – множны лік пісьмова)
4. Стр.78, пр.3 с (выбраць лішняе)
5. Стр.78, пр. 3 d (утварыць новыя словы)

Дамашняе заданне : напісаць тэкст (5 – 7 сказаў), што носіць твой сябар ахвотна.

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 24.04

Тэма: Падбіраем адзенне правільна

Заданні да ўрока:

1. Стр.78, пр. 4 (падабраць адзенне)
2. Стр.79, пр.5 (якое адзенне знаходзіцца на малюнку)
3. Стр.79, пр.6 а (Размеркаваць словы па групам)
4. Стр.79, пр. 7 а (запісаць у слоўнік спражэнне дзеяслова tragen, вывучыць)
5. Стр.80, пр. 7 с (размеркаваць адзенне па групам)

Дамашняе заданне : стр. 80, пр.7 b (пісьмова)

5 клас

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 21.04

Тэма: Дарожныя правілы для веласіпедыстаў

Заданні да ўрока:

1. Стр.75, пр. 6 а (адказаць на пытанні)
2. Стр.75, пр.6 b (прачытаць)
3. Стр.75, пр.6 с (прачытаць і адказаць на пытанні)
4. Стр.76, пр.6d (прачытаць, прывесці аргументы за або супраць)

Дамашняе заданне : стр. 76, пр.6 e (пісьмова)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 22.04

Тэма: Падарожжа маея мары.

Заданні да ўрока:

1. Стр.76, пр. 7 а (прачытаць і размеркаваць)
2. Стр.77, пр.7b (прачытаць і зразумець тэкст. Дапоўніць сказы стр.78 (2))
3. Стр.78, пр.7 с (дапоўніць дыялог)
4. Стр.78, пр.7d,e (адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне :стр. 78, пр.7f (пісьмова)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 23.04

Тэма: Плануем падарожжа. Мэта падарожжа.

Заданні да ўрока:

1. Стр.79, пр. 1 а (праслухаць, прачытаць і вывучыць)
2. Стр.79, пр1 b (саставіць словы)
3. Стр.79, пр.1 с (пісьмова)
4. Стр. 80, пр.1 е (задаць пытанні)
5. Стр.80, пр. 1 f (знайсці ў інтэрнэце)
6. Стр.80, пр. 1g, (адказаць на пытанне)

Дамашняе заданне : стр.81, пр.1 h (дапоўніць)

6 клас

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 20.04

Тэма: Лес у Германіі.

Заданні да ўрока:

1. Стр.178, пр. 2 а (паўтарыць назвы дрэў)
2. Стр.182, пр.3 а, b (запісаць словы ў слоўнік, адказаць на пытанні)
3. Стр.182, пр.1 с (праслухаць, прачытаць дыялог і адказаць на пытанні)
4. Стр. 183, пр.4 а (праслухаць і прачытаць)

5. Стр.183, пр. 4 b (праслухаць і прачытаць, адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне : стр.183, пр.4с.

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 22.04

Тэма: Нашы любімыя кветкі

Заданні да ўрока:

1. Стр.184, пр. 5 a (праслухаць, запісаць у слоўнік, суаднесці)
2. Стр.184, пр.5 c (дапоўніць)
3. Стр.185, пр.5 d (адказаць на пытанні)
4. Стр. 185, пр.5 e (запісаць у слоўнік і вывучыць спражэнне дзеяслова і ўставіць у правільнай форме)
5. Стр.185, пр. 5 f (адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне : стр.186, пр.5 h (напісаць пра сваю любімую кветку)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 24.04

Тэма: Прырода і птушкі.

Заданні да ўрока:

1. Стр.186, пр. 6 a (праслухаць, запісаць у слоўнік, суаднесці, вывучыць)
2. Стр.187, пр.6 b (адказаць на пытанне)
3. Стр.187, пр.6 c (размеркаваць па парах адзіночны – множны лік)
4. Стр. 187, пр.6 d (запісаць словы ў слоўнік і вывучыць)
5. Стр.188, пр. 6 h (адказаць на пытанні)
6. Стр.189, пр.6 i (праслухаць і прачытаць верш)
7. Стр. 189 -190 , пр.6 j, k, l (адказаць на пытанні)
8. Стр. 190, пр. 6 n (праслухаць і прачытаць)

Дамашняе заданне : стр.190, пр.6 o (напісаць пра сваю любімую птушку)

7 клас

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 21.04

Тэма: Музеі ў Германіі і Беларусі. Знакамітыя вежы свету.

Заданні да ўрока:

1. Стр.206, пр. 4 а (дапоўніць)
2. Стр.206, пр.4 б(праслухаць, прачытаць, адказаць на пытанне)
3. Стр.207, пр. 4 с(праслухаць, прачытаць, адказаць на пытанне)
4. Стр. 207-208, пр.4 е, f (прачытаць і адказаць на пытанне)
5. Стр.208, пр. 5 а (саставіць новыя словы)
6. Стр. 209, пр. 5 с (прачытаць і суаднесці)

Дамашняе заданне : стр.210, пр.5d,e (адказаць і прачытаць)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 23.04

Тэма: Гарады – візітныя карткі краіны.

Заданні да ўрока:

1. Стр.211, пр. 1 а (адказаць на пытанне)
2. Стр.211, пр.1 б(праслухаць дыялог і дапоўніць)
3. Стр.211, пр. 1 с (прачытаць)
4. Стр. 212, пр. 1d (прачытаць)
5. Стр.212, пр. 2 а (праслухаць, прачытаць і перавесці)
6. Стр. 213, пр. 2 б (дапоўніць сказы)

Дамашняе заданне : стр.214, пр.2 е (адказаць на пытанне)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 24.04

Тэма: Мюнхэн – сталіца Баварыі. Экскурсія па Кёльне.

Заданні да ўрока:

1. Стр.214, пр. 3 а, в(адказаць на пытанне)
2. Стр.214, пр.3с(праслухаць дыялог і адказаць на пытанні)
3. Стр. 215, пр. 4 а (праслухаць і прачытаць)
4. Стр.216, пр. 4с (дапоўніць)
5. Стр. 213, пр. 2 в (дапоўніць сказы)

Дамашняе заданне :Стр.215, пр. 3 d (знайсці інфармацыю ў інтэрнэце), стр.217, пр. 4 d.

8 клас

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 20.04

Тэма: Беларускае літаратура ўчора і сёння

Заданні да ўрока:

1. Стр.182, пр. 7 а (дапоўніць асацыяграму)
2. Стр.183, пр.7b(прачытаць і перавесці тэкст)
3. Стр.184, пр. 7 с (запоўніць табліцу)

Дамашняе заданне : стр.184, пр.2 d (адказаць на пытанне)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 23.04

Тэма: Класікі нямецкай літаратуры і іх творы

Заданні да ўрока:

1. Стр.184, пр. 1 а (адказаць на пытанне)
2. Стр.184, пр.1b(праслухаць і прачытаць тэкст)
3. Стр.184, пр. 1 d (дапоўніць сказы)
4. Стр. 186, пр.2 а,в(адказаць на пытанні)
5. Стр. 187, пр. 3 а,в (чытаць, адказаць на пытанні)
6. Стр.188, пр. 4 а,в (праслухаць і прачытаць)
7. Стр.188, пр. 5а,в (праслухаць і прачытаць)
8. Стр.189, пр.5d(прачытаць і адказаць на пытанне)

Дамашняе заданне : стр.190, пр.5 e,f (прачытаць і суаднесці)

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 24.04

Тэма: Класікі беларускай літаратуры

Заданні да ўрока:

1. Стр.191, пр. 6 а, в (адказаць на пытанне і дапоўніць)
2. Стр.192-193, пр.7а(праслухаць і прачытаць тэкст)

Дамашняе заданне : стр.199, пр.7 в

9 клас

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 21.04

Тэма: Добрае і дрэннае надвор'е

Заданні да ўрока:

1. Стр.216, пр. 2 а (размеркаваць па групам)
2. Стр.217, пр.2b(размеркаваць словы і карцінкі)
3. Стр.217, пр. 1 с (выбраць, што лішняе)
4. Стр. 217, пр. 1 d(растлумачыць)

Дамашняе заданне : стр.218, пр.1 е

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 22.04

Тэма: Тэмпература ў розныя поры года. Надвор'е і вольны час.

Заданні да ўрока:

1. Стр.218, пр. 3 а (размеркаваць)

2. Стр.218, пр.1 b(адказаць на пытанні)
3. Стр.219, пр. 1 с (дапоўніць сказы)
4. Стр. 220, пр.4 а, b(адказаць на пытанні, прачытаць тэкст)
5. Стр. 221-222, пр. 5 а,b (чытаць, дапоўніць і адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне : стр.223, пр.5 g

Прадмет: Нямецкая мова

Дата: 23.04

Тэма: Дрэннага надвор'я не бывае, бывае неадпаведнае адзенне. Прагноз надвор'я і прыметы.

Заданні да ўрока:

1. Стр.225, пр. 9 а (адказаць на пытанне)
2. Стр.226, пр.9b, с (прачытаць тэкст, задаць пытанні)
3. Стр.226, пр. 9d (прачытаць, задаць пытанне)
4. Стр. 227, пр.10 а(праслухаць, прачытаць)
5. Стр. 228, пр. 10 b

Дамашняе заданне : стр.227, пр.9 е (напісаць пісьмо)

5 клас

Прадмет: Англійская мова

Дата: 20.04

Тэма: Прыродныя асаблівасці кантынентаў.

Заданні да ўроку:

1. Стр.89-90, пр. 1 (прачытаць словы, запісаць у слоўнік і вывучыць)
2. Стр.90, пр.2 а(саставіць сказы)
3. Стр.91, пр. 2b (прачытацьтэкст)
4. Стр. 92, пр.2 с(адказаць на пытанні)
5. Стр. 92, пр. 2 е (адказаць на пытанні)
6. Стр. 92, пр. 40 (саставіць сказы)

Дамашняе заданне : стр.92, пр.4 b(пісьмова)

Прадмет: Англійская мова

Дата: 21.04

Тэма: Жывельны свет кантынентаў.

Заданні да ўрока:

1. Стр.93, пр. 1 а (прачытаць словы, запісаць у слоўнік і вывучыць)
2. Стр.94, пр. 1 b, c(дапоўніць сказы і адказаць на пытанні)
3. Стр.94, пр. 2 (прачытацьтэкст)
4. Стр. 94, пр.3(прачытаць правілы)
5. Стр. 95, пр. 5 а (адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне : стр.95, пр.6

Прадмет: Англійская мова

Дата: 23.04

Тэма: Беларусь - краіна блакітных азёр. Жывельны свет Беларусі.

Заданні да ўрока:

1. Стр.96, пр. 1 (прачытаць словы, запісаць у слоўнік і вывучыць)
2. Стр.96, пр.2 (праслушаць і дапоўніць тэкст)
3. Стр.97- 98, пр. 3 а (прачытаць, размеркаваць малюнкi і назвы)
4. Стр. 98, пр.3 b(адказаць на пытанні)

Дамашняе заданне : стр.99, пр.4 с

9 клас

Прадмет: Англійская мова

Дата: 20.04

Тэма: Найвялікшыя адкрыцці ў сферы камунікацый. Камунікацыя – гэта...

Заданні да ўрока:

1. Стр. 216, пр. 3b (прачытаць)
2. Стр.217, пр.4 а (злучыць словы з паняццямі)

3. Стр.217, пр. 4b (дапоўніцьтэкст)
4. Стр. 218, пр.1b, с (слухаць, прачытаць правіла стр.286-288)
5. Стр. 219, пр. 2 а (скласці сказы)
6. Стр. 220, пр. 3 b (прачытаць і перавесці тэкст)

Дамашняе заданне : стр.221, пр.5(адказаць на пытанні)

Прадмет: Англійская мова

Дата: 21.04

Тэма: Гісторыя камунікацыі

Заданні да ўрока:

1. Стр.221, пр. 1 а
2. Стр.222, пр.2 а (суаднесці)
3. Стр.222, пр. 2b (прачытацьтэкст і дапоўніць яго)
4. Стр. 223, пр.3(пісьмова)
5. Стр. 224, пр. 4 а (сказаць праўда або няпраўда)

Дамашняе заданне : стр.224, пр.5b(пісьмова)

Прадмет: Англійская мова

Дата: 23.04

Тэма: Роля камп'ютэра ў нашым жыцці.

Заданні да ўрока:

1. Стр.225, пр. 1 (прачытаць адказаць на пытанні)
2. Стр.225, пр.2 а (прачытаць і выбраць)
3. Стр. 226, пр. 2b (прачытацьтэкст і адказаць на пытанне)
4. Стр. 226, пр.2 с (пісьмова)
5. Стр. 226 - 227, пр. 3 а,b (прачытаць і высказаць сваю думку)
6. Стр.227, пр. 4а (прачытаць)

Дамашняе заданне : стр.227, пр.5a(пісьмова)

